
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ЗАМЕЖНЫХ МОЎ
ФАКУЛЬТЭТ АНГЛІЙСКОЙ МОВЫ

Інфармацыйнае пісьмо № 1



БЕЛАРУСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ
ЗАМЕЖНЫХ МОЎ

Паважаныя калегі!

Запрашаем даследчыкаў у галіне эксперыментальнай і генератыўнай лінгвістыкі, прыкладной і камп'ютарнай лінгвістыкі, лічбавай лінгвадыдактыкі прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі **“Мова ў эпоху лічбавых трансфармацый і развіцця штучнага інтэлекту”**, якая адбудзецца **22–23 кастрычніка 2026 г.** у Беларускам дзяржаўным універсітэце замежных моў.

Да ўдзелу таксама запрашаюцца дактаранты, аспіранты, магістранты, студэнты.

Прапануюцца наступныя тэмы для абмеркавання:

- корпусныя даследаванні мовы і маўлення;
- тэхналогіі штучнага інтэлекту для вырашэння лінгвістычных задач;
- маўленчыя тэхналогіі і штучны інтэлект;
- моўная падрыхтоўка ў лічбавай адукацыйнай прасторы;
- псіхалага-педагагічныя аспекты лічбавай трансфармацыі моўнай адукацыі;
- мультымадальная камунікацыя ў віртуальнай прасторы;
- камп'ютарная лексікаграфія;
- лічбавыя тэхналогіі ў перакладзе і навучанні перакладу;
- міждысцыплінарныя даследаванні на аснове аналізу тэкставых даных;
- нейрасеткі і генератыўны штучны інтэлект у медыя;
- лічбавыя тэхналогіі ў міжкультурнай камунікацыі;
- аўтаматычная апрацоўка натуральнай мовы: досвед і перспектывы;
- мова як сацыяльны феномен у эпоху лічбавых трансфармацый: чалавек у новай камунікатыўнай прасторы.

Рабочыя мовы канферэнцыі: руская, беларуская, англійская.

Форма ўдзелу: вочная і анлайн. Правядзенне канферэнцыі плануецца ў камбінаваным фармаце з выкарыстаннем сродкаў відэасувязі.

Умовы ўдзелу

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да **15 чэрвеня 2026 г.** запоўніць заяўку і даслаць анатацыю артыкула (1000–1500 знакаў) па спасылцы <https://forms.gle/jhgKGdy6nhCdpjwb9>. Аўтарам дакладаў, ухваленым да ўдзелу ў канферэнцыі, будуць высланы пісьма ў тэрмін да **1 ліпеня 2026 г.**

Артыкулы прымаюцца да **1 верасня 2026 г.** на электронны адрас: **fen@bsufl.by**. Назва файла/файлаў павінна складацца з прозвішча аўтара і назвы дакумента, напрыклад: “Іваноў_назва артыкула.docx”.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўключэння ў праграму канферэнцыі. У зборнік будуць уключаны артыкулы з арыгінальнасцю тэксту не ніжэй за 70%, што раней нідзе не былі апублікаваны і выкананы ў рамках актуальных напрамкаў праблемнага поля канферэнцыі.

Праграма канферэнцыі, а таксама сума і рэквізіты для аплаты арганізацыйнага ўзносу (для вочных удзельнікаў) будуць высланы па электроннай пошце не пазней за **10 кастрычніка 2026 г.**

Зборнік артыкулаў канферэнцыі будзе выдадзены ў электронным выглядзе ў тэрмін да **23 лістапада 2026 г.** і размешчаны ў адкрытым доступе ў рэпазіторыі БДУЗМ, у Навуковай электроннай бібліятэцы elibrary.ru (РФ) з наступнай апрацоўкай Расійскім індэксам навуковага цытавання (РІНЦ).

Патрабаванні да артыкулаў

Аб’ём – не менш за **5 старонак**.

Артыкул афармляецца наступным чынам:

- Тэкставы рэдактар – MS Word, шрыфт – Times New Roman, памер (кегль) – 14 pt.
- Палі – 2 см з усіх бакоў.
- Міжрадковы інтэрвал – адзінары.
- Абзацны водступ – 1 см.
- У левым верхнім вуглу старонкі курсівам паказваецца азначнік універсальнай дзесятковай класіфікацыі (УДК).
- Перад назвай публікацыі на рускай/беларускай і англійскай мовах (у дзве калонкі) указваюцца звесткі пра аўтара:
 - о прозвішча, імя, імя па бацьку ў поўнай форме (паўтлустым прамым шрыфтам, падзелены непарыўным прабелам: Ctrl + Shift + прабел);
 - о вучоная ступень;
 - о горад і краіна пражывання (у дужках);
 - о месца працы;
 - о пасада;
 - о адрас электроннай пошты (курсіўным шрыфтам).
- Праз пусты радок па цэнтры загалоўнымі літарамі паказваецца назва артыкула на беларускай мове.
- Пасля назвы артыкула праз інтэрвал з пачатку радка шрыфтам памерам 12 pt прыводзіцца кароткая (500–1000 знакаў) анатацыя на беларускай мове.
- На наступным радку пасля загалоўка Ключавыя словы шрыфтам памерам 12 pt прыводзяцца праз кропку з коскай ключавыя словы (5–7 слоў) на беларускай мове.
- Праз пусты радок прыводзіцца аналагічная інфармацыя на англійскай мове (назва артыкула загалоўнымі літарамі, анатацыя, ключавыя словы).

- Праз пусты радок з абзацнага водступу друкуецца тэкст з абавязковым выраўноўваннем па шырыні і аўтаматычнай расстаноўкай пераносаў. Старонкі не нумаруюцца.
- Прыклады ў тэксце (на любой мове) вылучаюцца курсівам, пераклад прыкладаў абавязковы ў адзінарных двукоссях, напрыклад, *a table* ‘стол’. Дэфініцыі са слоўніка афармляюцца ў падвойных двукоссях “...”.
- Паміж літарамі ініцыялаў, паміж ініцыяламі і прозвішчам, а таксама перад працяжнікамі ставіцца непарыўны прабел.
- У тэксце артыкулаў пажадана пазбягаць пастаронкавых зносак.
- Унутрытэкставыя спасылкі афармляюцца ў квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы і старонкі, напрыклад [1, с. 12] або [2, р. 15].
- Пасля тэксту артыкула праз пусты радок указваецца раздзел ЛІТАРАТУРА (загалоўныя, па цэнтры); праз пусты радок пасля яго прыводзіцца спіс выкарыстаных крыніц, якія ранжыруюцца ў парадку іх з’яўлення ў тэксце, і нумаруюцца. Афармленне бібліяграфічных даных ажыццяўляецца па [стандарту СІБВС “Бібліяграфічная спасылка”](#) па наступным узору:

1, 2, 3 аўтара

Ladd R. Intonational phonology. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2001. 334 p.

Семенов А. В., Семенова Т. Г. Реферирование и аннотирование на русском и китайском языках. М. : Шанс, 2019. 295 с.

Shevchenko T. I., Romanova E. Ju. Word stress mosaic of Global English: placement and perception variance // Russian Linguistic Bulletin. 2021. № 3 (27). P. 96–101.

Тарасова М. В., Огородов М. К., Петрова М. Л. Виды диалогизма во французском газетном дискурсе // Филологические науки в МГИМО. 2019. № 4 (20). С. 56–63.

4 і больш аўтараў

Использование метода инфотейнмента в практике современного российского телевидения / И. И. Карпенко, Л. Ю. Иванова, М. В. Кюсева, М. В. Тарасова // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2017. № 28 (277). С. 97–105.

The Effects of Chinese Learners’ English Acoustic-prosodic Patterns on Listeners’ Attitudinal Judgements / H. Chen, Q. Wang, Y.L. Li, W. D. Wu // The Southeast Asian Journal of English Language Studies. 2018. Vol. 22, № 2. P. 91–108.

Дысертацыя на суісканне вучонай ступені

Бартош Н. Н. Функционирование нулевого артикля в бытийных высказываниях современного французского языка : дис. канд. филол. наук : 10.02.05. Минск, 2019. 164 л.

Электронны рэсурс (без DOI)

Васильева В. В. Релаксационный аспект журналистики развлечения // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. URL: <http://www.science-education.ru/102-5907> (дата обращения: 11.07.2020).

Novikau S., Saal Y. von. Gebremstes Gedenken in Belarus [Electronic resource] // Osteuropa. Berlin, 2020. H. 10/11. S. 399–418. URL: <http://elib.mslu.by/handle/edoc/5845> (date of access: 19.12.2021).

Электронны рэсурс (ёсць DOI)

Kimura D. Data collection considerations for classroom interaction research: a conversation analytic perspective [Electronic resource] // Classroom discourse. 2018. Vol. 9, № 3. P. 185–204.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19463014.2018.1485589>

Прыклад афармлення артыкула

УДК

Прозвішча Імя Імя па бацьку

кандыдат філалагічных навук
(г. Мінск, Беларусь)

Месца працы

Пасада

E-mail:

Surname Name

PhD in Philology
(Minsk, Belarus)

Place of employment

Position

E-mail:

НАЗВА АРТЫКУЛА НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Тэкст анатацыі на беларускай мове.

Ключавыя словы: ключавое слова; ключавое слова.

ARTICLE TITLE IN ENGLISH

Abstract in English.

Key words: key word; key word.

Тэкст публікацыі.

ЛІТАРАТУРА